

Г.Я. Адамовіч

На хвалі нацыянальнага адраджэння

“Якая маладосць прыгожая, але як яна хутка прамінае”, – гэту фразу італьянскага гуманіста Ларэнца Вала часам пераносяць на ўсю эпоху Адраджэння, маючы на ўвазе тыя высокія каштоўнасці, якія былі створаныя ў гэту эпоху, у эпоху, што так хутка, асвяцішы цемрадзь еўрапейскага Сярэднявечча, сышла ў гісторыю. Змяніўшы адна адну, сышлі ў гісторыю і тыя адраджэнскія хвалі, якія былі ўзнятыя гуманістамі іншых часоў і народаў. Сапраўды, гэта былі перыяды (дзесяцігоддзі або нават гады) найвышэйшага ўздыму чалавечага духу. Але толькі еўрапейскаму Адраджэнню ў Познім Сярэднявеччы належыць некалькі стагоддзяў, усе ж наступныя хвалі распаўсюджваліся ў асноўным у межах аднаго дзесяцігоддзя. Апошній, пяты, хвалія нацыянальнага адраджэння (з малой літары) лічыцца канец 1980-х – сярэдзіна 1990-х гг.

У гэты перыяд гуманістычная дзейнасць у Беларусі была звязана напрамую з ідэямі нацыянальнага адраджэння, чал перш з прыярытэтам агульначалавечых каштоўнасцей, калі чалавек быў “мераю ўсіх рэчаў”, паводле антарагрэцкага філосафа Пратагора (яго думка прагучала ў творах гуманістаў ХІУ – пач. ХУІІІ стст.). Адраджэнскія традыцыі звязана ўсюды таксама з варотам у нацыянальнае мінулае да каранёў роднай культуры, затым – з пашырэннем міжнародных (міжнацыянальных) зносін, калі “сваё” дапаўняеца набыткамі “чужога”. Усё гэта актыўізавалася ў канцы 1980 – пач. 90-х гг. у Беларусі.

У гэты перыяд актыўнасць адраджэнства выкладчыкаў-навукоўцаў была падмацавана магчымасцямі рэалізацыі гуманістычнай канцепцыі асобы, шырокім полем самаразлізацыі, таму творчай, крэатыўнай была гэта рэакцыя на запатрабаванні грамадства. Гэта быў час, калі на чале кафедры беларускай літаратуры быў М.І. Мішchanчук. На кафедры, якая ў 1990-м г. мела ў сваім складзе 7 чалавек, у сярэдзіне 1990-х стала працаўцаў больш чым удвая болей выкладчыкаў. Асноўныя кірункі, якіх прытрымліваліся члены кафедры ў сваёй навуковай і вучэбна-метадычнай дзейнасці, а найперш М.І. Мішchanчук, адпавядалі вядучым прынцыпам нацыянальнага адраджэння: *сваё і чужое, мінулае і сучаснае, фальклор і літаратура, літаратура і культура...* На гэтай хвалі з навукова-творчай падтрымкай М.І.Мішchanчука быў створаны асобны факультэт – факультэт бешларускай філалогіі і культуры.

Акрамя гэтага, да гуманістычных каштоўнасцей, якія распаўсюджваліся ў 1990-я гады, варта дадаць традыцыйную для Беларусі асветніцкую скіраванасць гэтай хвалі адраджэння. З ёю звязана пашырэнне культуры асветы, гуманістычных традыцый у розных слаях насельніцтва. Паўтара дзесяцігоддзя назад асветніцкая дзейнасць была звязана з рэалізацыяй новых адукацыйных тэхналогій, найперш з двума педагогічнымі канцепцыямі: гуманітарызацыі, гуманізацыі сістэмы адукцыі, а таксама з вывучэннем беларускай літаратуры

ў кантэксце сусветнай. Відавочна, што адраджэнская парадыгма пашыралася ў межах усяго грамадства.

Канцэпцыя гуманітарызацыі, гуманізацыі сістэмы адукцыі была рэалізавана на кафедры беларускай літаратуры пад кіраўніцтвам М.І. Мішчанчука ў сувязі канцэпцыяй кантэкстуальнага вывучэння беларускай літаратуры. Навуковае аргументаванне яна мела ў працах І.В. Шаблоўскай, у межах адукцыйнага працэсу рэалізоўвалася ў НІА МА РБ (пад кіраўніцтвам акад.М.А. Лазарука), яна была напоўнена канкрэтным зместам вядомымі навукоўцамі. М.І. Мішчанчук быў адным з натхняльнікаў і аўтарам розных праектаў, якія ім здзяйсняюцца і ў наш час: напісанне праграм, падручнікаў, дапаможнікаў... А тое, што гэтыя праграмы, дапаможнікі мелі сааўтараў, яшчэ раз сведчыць праз надзвычайнія камунікатыўныя здольнасці Мікалая Іванавіча: ён сапраўды здольны аб'ядноўваць людзей, працаваць разам з калегамі, быць цэнтрам такога культурна-асветніцкага напрамку навукова-метадычнай, творчай дзеянасці.

Асветніцкі кірунак новых на той час адукцыйных тэхналогій быў напоўнены канкрэтным зместам і рэалізоўваўся па розных факультэтах БДПУ, а таксама ў межах усёй Беларусі. Так, на факультэце былі ўведзены спецкурсы, для чытання якіх М.І. Мішчанчук запрашаў вядомых дактароў навук (М.І. Мушынскага, В.П. Рагойшу, Г.Н. Жураўлёва, С.С. Лаўшку і інш.). На іншых, у тым ліку негуманітарных факультэтах БДПУ (у тым ліку прыродазнаўчым, матэматычным, фізічным і інш.), выкладалася такая дысцыпліна, як “Айчынная і сусветная літаратура”. Айчынная – мелася на ўзве беларуская літаратура, ажолькі пазней, калі М.І. Мішчанчук пакінуў БДПУ, з тлумачэннем гэтай назоўніцы (а таксама з пераразмеркаваннем нагрузкі) узніклі праблемы: айчыннай стала ў большасці выпадкаў называцца руская літаратура. Акрамя адукцыйнай, гэта праца мела і творчы кірунак: спалучэнне “свайго” і “чужога”, мінулага і сучаснага, фальклору і літаратуры рэалізоўвалася ў мастацкай творчасці (напр. у перакладах), у навуковай дзеянасці (тытуліне рускіх пісьменнікаў, творцаў розных эпох, прадстаўнікоў розных пакаленняў). Мастацкая, навуковая спадчына М.І. Мішчанчука адлюстроўвае ўсе гэтыя зацікаўленасці.

Надзвычай цікавы прыклад: каб прызнацца ў любові да сваёй Беларусі, паэт Мікалай Мішчанчук перакладае з рускай мовы на беларускую верш Зінаіды Гіпіус, у якім яна піша пра сваю веру ў Расію: “Яна не загіне – пэўна! // Яна не загіне, Расія. // Пакрые калоссе – верце! // Палі яе залатыя. // І мы не загінем – верце! // Ды што нам наша збавенне: // Расія ўратуеца – пэўна! // Час блізіцца ўваскращэння” [1, с. 140].

У другой палове 1990-х – напачатку 2000-х гг. стала праводзіцца ў жыццё класіцысцкая парадыгма развіцця беларускага грамадства. У ёй пераважаюць прыярытэты дзяржавы: пра гэта сведчаць, акрамя іншага, навуковыя выданні, напр. “Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва”, Мн., 2007; нават расхожы слэнг “Купляйце беларускае!” ёсць не што іншае, як абарона вытворчасці нашай краіны, а не ўласна нацыянальных прыкмет або традыцый беларусаў. На жаль, пад пытанне ў наш час пастаўлены асветніцка-

адукацыйныя магчымасці не толькі беларускай літаратуры, але і літаратуры ўвогуле. Маствацкая культура, як асобнае поле творчай дзейнасці чалавека, як магчымасць далучэння да вышынў нацыянальнай і сусветнай літаратуры, вынесена за межы сярэдніх агульнаадукацыйных устаноў Беларусі. Здаецца, вось-вось гэты агеньчык духоўнасці ў ВНУ таксама згасне. А з ім перарвецца і сувязь пакаленняў, якая трymaeцца на непасрэдных зносінах-кантактах між людзьмі, а не на найноўшых камп'ютарных тэхналогіях (бо менавіта яны і перарываюць сувязь паміж людзьмі, замяняючы яе на сувязь чалавека з машынай). І, можа, зусім невыпадкова ў сваёй кнізе вершаў “Струна надзеі” паэт Мішчанчук старонка ў старонку паставіў побач два вершы: адзін з іх прысвечаны “Памяці С.А. Янкоўскай” – “памяці...” (г.зн.таму, што так важна – захаваць памяць аб чалавеку, увогуле захоўваць памяць, бо гэта ёсць адзіная магчымасць пераемнасці – паміж людзьмі, паміж пакаленнямі... – [1, с. 50], а другі – “беспамяцтву”. У вершы “Сягоння мне пераказалі...” гучаць перажыванні з прычыны таго разрыва паміж пакаленнямі, які можна назваць “саступі месца маладому” – “Каб маладым не заміналі, // Старых закончыць шанаванне” [1, с. 51].

У пачатку верасня 2009 г. на Савеце БДЛУ выступаў рэктар Кіеўскага педагогічнага універсітета імя М.П. Драгамачава, доктар філософскіх навук, чл.-кар. НАН Украіны В.П. Андрушчанк. Ён сказаў: “Трэба, каб на кафедрах у ВНУ стаялі адзін у аднаго на плячах ты пакаленні выкладчыкаў”. Думаю, гэта думка не патрабуе каментарыя. Выкажу толькі адну заўвагу: адно пакаленне аддзяляе ад другога 20 год. Калі прыслухацца да думкі украінскага навукоўцы, атрымліваеца: трэба каб на кафедрах працавалі 20-ці і 30-гадовыя, 40 і 50-цігадовыя, 60 і 70-цігадовыя, або настаўнікі і вучні, вучні і настаўнікі... І побач з імі – Мікалай Іванавіч Мішчанчук.

Таму надзвычай важным з’яўляецца працяг кожным асобным навукоўцам, прадстаўніком культуры тых асветніцка-гуманістычных традыцый, якія былі закладзены на хваліх нацыянальнага адраджэння. Калі скарыстаць вядомы вобраз Гёсэ, асветніцка-гуманістычны рух у апошніе дзесяцігоддзе стаў нагадваць паломніцтва ў краіну Усходу – “оно струилось ... навстречу свету, навстречу чуду... наша Страна Востока была не просто страна, не географическое понятие, но она была отчизной и юностью души...» [2, с. 30, 36].

“Мне лашчыць вочы сонца Беларусі, // Дубы шляхі за далягляды значаць.. // Ды памяць апякаеца аб вусны // Зямлі дзяцінства... Не магу іначай” [1, с. 42].

Паломнікі нясуць праз землі і гады сімвал веры, “святым огнем пылающее сердце”, як сказаў бы Гётэ. Сапраўдным паломнікам, носьбітам духоўных заваёў можа быць толькі той, хто служыць (“служыць бы рад – прислуживаться тошно”, паводле А. Грыбаедава). Слуга, але не раб.

«– То же бывает и с материами. Произведя на свет детей и отдав им вместе с молоком свою красоту и силу, они сами делаются невзрачными, и никто их больше не замечает.

– Но это печально,— сказал я, не утруждая особо своего ума.

— ... Может это и печально, однако ведь и прекрасно. Так хочет закон... закон служения. Что хочет жить долго, должно служить...» [2, с. 40].

« Рупіцца пра лёс зямлі // Продкі нам правы далі, // Зерне спеліць у раллі, // Весці ў моры караблі...// Класці пад шнурок пракос, // Шанаваць красу бяроз...» [1, с. 40].

... “... вагоны трэцяга класа былі забіты сотнямі вытураных з Францыі польскіх рабочых, якія вярталіся ў сваю Польшчу... Я паглядзеў на бацьку. Цяжкі і голы, як камень, чэррап. Цела, скурчанае ў нязручным сне, засунутае ў рабочую спяцьку — адны бугры ды перапады. Не чалавек, а куча сырой гліны... Нясцерпна не выродлівасць гэтай бясформеннай, скалечанай чалавечай гліны. Нясцерпна тое, што ў кожным з гэтых людзей, мажліва, забіты Моцарт.

Адзіна Дух сваім дыханнем на гліну здольны стварыць з яе Чалавека” [3, с. 223–226]. Гэтыя радкі з кнігі “Планета людзей” французскага пісьменніка 1-й паловы XX ст. Антуана дэ Сэнт-Экзюперы надзвычай даўладна кладуцца на наша жыццё. Але кожны выбірае, кім быць: гаспадаром або слугой, глінай або садоўнікам, які ўзрошчае свой сад.

Гуманіст. Асветнік. Моцарт, Садоўнік. Пагонік у краіну Беларусі, яе Слуга. Такімі добрымі, такімі надзвычай ажазнымі словамі можна назваць Мікалая Іванавіча. У лепшых традыцыях лукрунай спадчыны чалавецтва, якой ён прысвяціў, прысвячае сваё жыццё професар Мікалай Іванавіч Мішчанчук выпраменіў і вядзе свой зямны, прафесійны, чалавечы шлях.

Літаратура:

1. Мішчанчук, М.І. Струна надзеі: вершы, паэмы, пераклады / М. Мішчанчук. – Брэст : Альтэрнатива, 2009. – 148 с.
2. Гессе, Г. Избранное: Сборник / Пер. з нем. / Г. Гессе. – М. : Радуга, 1984. – 592 с.
3. Сэнт-Экзюперы, А. Планета людзей: Выбранае / Пер. з франц. / А. Сэнт-Экзюперы. – Мінск : Маст.літ., 1984. – 397 с.